

Запрашае субота!
19 КРАСАВІКА

**Дзень працоўнага выхавання і
прафесіянальнай арыентацыі**

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Удзе- льнікі	Адказны
Кансультацыя "Аб арганізацыі адпачынку і занятасці навучэнцаў ў летні перыяд"	09.10-09.55	Школьная бібліятэка	Педаг огі	Папека С.У.
КТС "Подзвіг маіх землякоў - мой гонар" (у рамках падрыхтоўкі праекта "Кніга Памяці")	На працягу дня	Вучэбныя кабінеты	5-11	Кл. кіраўнікі
Экскурсія з цыклу "Тут працуюць мае бацькі"	11.00-12.00	Аг. Лінова В. Аранчыцы	2-4	Кл. кіраўнікі
Гадзіна зносін "Як можа праяўляцца гвалт у адносінах да чалавека"	11.45-12.30	Вучэбныя кабінеты	5-6	Кл. кіраўнікі
Занятак-практыкум "Формула поспеху"	11.45-12.30	Кабінет №14	9, 11	Вараб'ёва Н.І.
Завочнае падарожжа "Там, где бродит Большая медведица" (да Сусветнага дня авіяцыі і касманаўтыкі)	12.00-12.45	Ліноўская СБ	7-8	Кл. кіраўнікі Работнікі Ліноўскай СБ